

*Віктар Астрога (Менск),
кандыдат гісторычных навук, старшы навуковы супрацоўнік
Інстытута гісторыі НАН Беларусі*

Беларуская гісторыяграфія найноўшага часу: проблемы перыядызацыі

Гісторычна перыядызацыя, як вядома, ёсць “форма коль каснага і якаснага абазначэння гісторычнага развіцця”¹. Важнасць дыферэнцыяцыі дынамікі такой шматбаковай, інтэгральнай і комплекснай навукі як гісторычная, усеабдымай па сваёй сутнасці, якое вызначае і тлумачыць канкрэтны ход і заканамернасці руху чалавечага грамадства в а ўсёй яго шматгрупнасці – несумненная. Гэта, бяспрэчна, самая адметная навука – скарбніца досведу, найперш сацыяльнага, і выхавання.

Без выяўлення і хараکтарыстыкі перыяду і этапаў развіцця гісторыяграфіі нельга адшукаць правільнія падыходы і метады навуковага аналізу літаратуры і іншых кръніцаў, якія маюцца ў распараджэнні гісторыка. Акрамя таго, правільна распрацаваная перыядызацыя дазваляе трансфармаваць гісторычны перыяд у гісторычнае паняцце – сімвал, кшталту “перыяд беларусізацыі”, “культ асобы Сталіна”, “перабудова” і г.д. Адсюль відавочна надзвычайная ўвага і давызначэння прынцыпаў ці крытэрыяў для аргументавання выдзялення перыяду развіцця навукі. Тут мажліва пагадзіцца з меркаваннем некаторых беларускіх спецыялістаў, што крытэрыі не прыносяцца звонку, а арганічна выцякаюць з аб'екта або прадмета гісторыяграфіі і задачаў, якія яна павінна вырашанаць.

Паколькі гісторыяграфія ёсць гісторыя гісторычнай навукі, то аб'ектам яе вывучэння з'яўляюцца навуковыя працы гісторыкаў². У гэтай сувязі ў лік крытэрыяў трапляе маса фактараў: аналіз кръніцаў, якія выкарыстоўваюцца гісторыкам для напісання працы, методыкі і тэхнікі іх апрацоўкі, высвя酌ленне тэарэтычнай пазіцыі гісторыка, прыналежнасці яго да навуковых школаў і напрамкаў альбо больш агульныя моманты – проблематыка даследаванняў у вызначаемым перыядзе, увядзенне ў абарот новых кръніцаў, арганізацыйныя формы развіцця навукі, а ўлічваючы, што гісторычная навука найшчыльнейшым чынам звязана і з грамадска-палітычным жыщем у краіне, то і дадатковай масай іншых умоваў, кожная з якіх можа выступіць на першы план у пэўны момант часу.

Тут трэба адзначыць, што перыядызацыя гісторыяграфіі, як спецыяльная перыядызацыя, можа падраздзяляцца на два кшталты: найпростую лінейную (падзел на ступені, калі кожная наступная ступень непасрэдна вырастает з папярэдняй

¹ Кошалеў У. Гісторычна перыядызацыя // Энцыклапедыя гісторыі Беларусі. Т. 3. Мінск, 1996. С. 9.

² Петрыкаў П.Ц. Перыядызацыя гісторыі гісторычнай навукі ў БССР // Весці АН БССР. Сер. грамад.навук. 1990. № 6. С. 54.

і мае роўнае з ёю гісторычнае значэнне) і іерархічную, у дачыненні да якой ліней-
ная з'яўляецца толькі прыватным выпадкам³.

У сваім выступе я хацеў бы засяродзіцца на больш мне блізкім найноўшым
перыядзе гісторыі, не закранаочы пытанняў, звязаных з зараджэннем і станаў-
леннем беларускай гісторыяграфіі ў 16 – 19 ст., грунтоўную перыядызацыю якой,
на мой погляд, падае гарадзенскі гісторык Дзмітры Караў.

Нашыя папярэднікі часоў БССР задумваліся над вызначэннем перыядыза-
цыі айчыннай гісторычнай навукі, у асноўным імкнучыся “зазначыць важныя
якасныя межы або ступені развіцця грамадства, што яна адлюстроўвае”⁴, аднак
рабілі гэта грунтуючыся на абмежаванай марксісцка-ленінскай метадалогіі. Ад-
ным з першых сваё меркаванне ў гэтай галіне выказаў у 1949 г. А.П.П'янкоў. Ён
вылучыў тры перыяды:

1. 1921 (адкрыццё БДУ) – 1934 г. (пастанова ЦК ВКП(б) і СНК СССР аб выкла-
данні грамадзянскай гісторыі).

2. 1934 – 1941 г.

3. 1941 – да нашых дзён (1949 г.)⁵

Аляксандар Ігнаценка ў сваёй манаграфіі “Уводзіны ў гісторыю БССР: пе-
рыядызацыя, крыніцы, гісторыяграфія” (1965) вызначае два асноўныя перыяды:

1. 1921 (адкрыццё БДУ) – 1941 г.

2. 1945 – да нашых дзён⁶.

А вось аўтары нарыйсу пра гісторычную навуку ў зборніку “Навука ў БССР за
50 год” (1968)І.С. Краўчанка і І.Я. Марчанка прапануюць тры асноўныя перыяды:

1. 1919 – сярэдзіна 30-х г. як перыяд станаўлення марксісцка-ленінскай гісто-
рыі Беларусі.

2. Сярэдзіна 30-х – сярэдзіна 50-х г. – разгортанне даследавання па гісторыі
класавай і нацыянальна-вызваленчай барацьбы, вывучэнне савецкай эпохі.

3. Сярэдзіна 50-х – сучаснасць⁷.

Выказваліся меркаванні і наконт асобных перыядоў, як, напрыклад, у вядо-
май манаграфіі Уладзіміра Міхнюка “Станаўленне і развіццё гісторычнай навукі
Савецкай Беларусі (1919 – 1941)” (1985). У ёй аўтар лічыць пачаткам першага
перыяду 1919 г., а канчаткам – сярэдзіну 30-х гадоў. Другі перыяд быў перапыне-
ны вайной⁸. Існавала і шмат іншых сістэм, але адзінага падыходу да перыядыза-
цыі развіцця гісторычнай навукі ў БССР так і не стварылася. Толькі ў 1990 г. Пётр
Петрыкаў у сваім грунтоўным “перабудовачным” артыкуле “Перыядызацыя гісто-

³ Периодизация в смироиной истории. Казань, 1984. С. 8-9.

⁴ Петрыкаў П.Ц. Перыядызацыя гісторыі... С. 54.

⁵ Пьянков А.П. Основные этапы в развитии белорусской историографии за 30 лет // Наука в
БССР за 30 лет. Минск, 1949. С. 456.

⁶ Игнатенко А.П. Введение в историю БССР: периодизация, источники, историография. Минск,
1965. С. 34.

⁷ Навука БССР за 50 год. Минск, 1968. С. 52.

ры гістарычнай навукі ў БССР“ паспрабаваў падвесці рысу пад спрэчкамі, пра-
панаваўшы ўласную храналагічную схему з чатырох перыяду:

1. 1917 – 20-я г. Станаўленне марксісцка-ленінскай канцэпцыі гісторыі Беларусі.

2. 30-я – першая палова 50-х г. Марксісцка-ленінская метадалогія з’явілася
асновай усіх працаў..., што падняло на якасна новую ступень гістарычную наву-
ку... У той час найбольш слабым яе бокам было падначаленне многім ненавуко-
вым і валонтарысцкім пастулатам.

3. Другая палова 50-х – першая палова 80-х г. Ачышчэнне гістарычных ведаў
ад дагматычных установак сталінізму..., але галоўнае супярэчанне ў развіціі гіста-
рычнай навукі было не ліквідавана, а толькі відзямынялася... Культ асобы аднаго
чалавека быў трансфармаваны ў культ КПСС.

4. Другая палова 80-х г. – нашыя дні. Адмаўленне ад надуманых або неда-
статковых аргументаваных канцэпций. Атрымаўшы доступ да... раней закрытых
фондаў гісторыкі з большай адэкватнасцю ўзнаўляюць гістарычную мазаіку
мінулага.”⁸

З 1991 г. пасля абвяшчэння незалежнай Рэспублікі Беларусь гісторыкі неад-
наразова прадпрымалі намаганні па вызначэнню перыядызацыі беларускай гіста-
рыяграфіі з нацыянальна-дзяржаўных пазіцый. Часткова вынікі гэтай працы ад-
люстраваны ў шэрту энцыклапедычных артыкуулаў па гісторыяграфіі гісторыі
Беларусі – працы Георгія Штыхава, Дзмітрыя Карава, Зіновія Капыскага, Міхаіла
Біча, Міхаіла Касцюка, Галіны Сяргеевай¹⁰.

У сваю чаргу, хацелася б прапанаваць уласныя разважанні наконт перыяды-
зацыі беларускай гісторыяграфіі ў найноўшы час з кароткім абгрунтаваннем хра-
налагічных межаў. На мой погляд, яе гісторыю можліва падзяліць на сем асноў-
ных перыяду і дзеяць дадатковых унутраных этапаў:

1. 1918 – 1921 г. Ад выдання кнігі Аляксандра Цвікевіча “Кароткі нарыс
узнікнення БНР“ і брашуры Мітрафана Доўнап-Запольскага “Асновы дзяржаў-
насці Беларусі“ да адкрыція БДУ і Акадэмічнага цэнтра. Гэты перыяд прыпадае
на часы войнаў і акупацыяў, разбурэння і галечы, таму казаць пра нейкую дас-
таткова сур’ёзную гістарычную працу не даводзіцца, хоць менавіта ў гэты час,
выдаў свой “Кароткі нарыс гісторыі Беларусі“ Усевалад Ігнатоўскі (1919).

2. 1921 – 1929 г. Перыяд адносна вольнай ад партыйна-дзяржаўнага кантро-
лю навуковай і выкладчыцкай дзейнасці. У гэты час з’явіліся новыя навуковыя
цэнтры і ВНУ, сусідавалі розныя даследчыцкія школы і кірункі. У 1927 г. было
створана Беларуское аддзяленне Усесаюзнага таварыства гісторыкаў-марксістаў.
Этап завяршаецца “вялікім пераломам”, пачаткам актыўных дзеянняў дзяржавы
ў насаджэнні марксісцка-ленінскай метадалогіі ў навуцы.

⁸ Міхнюк В.Н. Становление и развитие исторической науки Советской Белоруссии (1919–1941). Минск, 1985. С. 14.

⁹ Петрыкаў П.Ц. Перыядызацыя гісторыі... С. 64–65.

¹⁰ Гісторыяграфія гісторыі Беларусі // ЭГБ. Мінск, 1996. Т. 3. С. 16–31.

3. 1930 – 1956 г. Гэты перыяд беларускай савецкай гісторыяграфіі ахоплівае час ад “вялікага пералому” да ХХ з’езду КПСС, які асудзіў культ асобы Сталіна. Гэта найбольш трагічны ў гісторыі навукі перыяд ганьбы і знішчэння. Гэты “сталінскі” перыяд храналагічна падзяляецца на сем больш дробных этапаў:

а/ 1930 – 1933 г. Пераход бальшавіцкай партыі ў наступ на “тэарэтычным фронце”, пачатак змагання з “нацдэмамі” і іншымі “ворагамі народу”, пачатак масавых палітычных рэпресіяў. У 1933 г. было зліквідавана Беларускае таварыства гісторыкаў-марксістаў.

б/ 1934 – 1938 г. Найбольш крываўы перыяд беларускай, ды й увогуле савецкай гісторыяграфіі. У гэты час кампартыя паставіла навуку пад бязлітасны кантроль і фізычна вынішчала ўсіх нязгодных. Паўсюдна дзеянічала цэнзура “Галоўліту”. У 1937-38 г адбыліся найбольш масавыя акцыі знішчэння беларускай навуковай і творчай эліты.

в/ 1939 – 1941 г. Гэтабыў перыяд, калі гісторычную навуку канчатковапасцявілі на калені, а недзе ў 1939-40 г. пачаўся вельмі павольны, асцярожны яе ўздым ва ўмовах жорсткай цэнзуры, аднабокай метадалогіі, гатовых гісторычных схемаў.

г/ 1941 – 1944 г. Перыяд Другой святой вайны. Значная колькасць гісторыкаў была мабілізавана ў Чырвоную Армію ці ў выніку эвакуацыі апынулася ў самых розных рэгіёнах усходу СССР альбо пад акупацыяй. І толькі ў жніўні 1944 г. першая група выкладчыкаў і студэнтаў БДУ вярнулася ў Менск. У гэты трагічны перыяд нашай гісторыі беларуская гісторычна навука пад пільнім наглядам кампартыі з аднаго боку выступіла як натхнільнік змагання беларускага народу супраць агрэсара, але з другога, верна служыла сталінскай імперскай ідэалогіі і таталітарным ладу.

д/ 1944 – 1946 г. Пераможнае заканчэнне вайны спрыяла ўзлёту культу асобы Сталіна, але разам з тым па слія адноснага ідэалагічнага разняволення ў гады вайны пачалася пэўная пратэстная хвала, што і адчуў рэжым. У БССР сітуацыя ўскладнілася асаблівасцю становішча ў заходнія частцы рэспубліцы. На поўную магутнасць быў уключаны прапагандова-рэпресіўны аппарат, праведзена сэрыя палітычных кампаній, якія навязвалі жорсткія ідэалагічныя стэрэатыпы.

ж/ 1947 – 1953 г. Ад пастановы ЦК ВКП(б)(студзень 1947 г.) аб незадавальняючай ідэалагічнай працы ў БССР і да смерці Сталіна. Перыяд найвышэйшай паваленай хвалі ідэалагічнага ўціску і рэпресіяў, вульгарызацыі гісторыі Беларусі ў выглядзе “Тэзісаў аб асноўных пытаннях гісторыі БССР”, змаганніз “нізкаплонствам перад Захадам” і касмапалітамі, арышты сярод гісторыкаў.

з/ 1953 – 1956 г. Ад смерці Сталіна да ХХ з’езду КПСС. Характарызуецца сваёй няпэўнасцю і барацьбой партыйных груповак за ўладу, але ідэалагічныя абцугі папярэдніх перыядоў яшчэ заставаліся моцнымі. Гэтым этапам завяршыўся доўгі перыяд глумлення над інтэлігенцыяй і навукай.

4. 1956 – пачатак 60-х г. Перыяд г. зв. “адліг“. Якісановы перыяд у развіцці савецкай гісторыяграфіі, час пераходу ад эпохі таталітарызму да ліберальных рэ-

формаў. Перыйяд адностроўвае супяречлівы працэс змагання дзвюх тэндэнций – дэмакратычнай і кансерватыўнай, працэс разбурэння склаўшыхся гісторычных поглядаў і стэрэатыпаў. У СССР пачалі ўзнікаць новыя НДІ, гісторычныя часопісы. Адбывалася гэтане толькі ў цэнтры, але і на перыферыі. На Украіне, напрыклад, у 1957 г. быў заснаваны “Украінскій історычны журнал”. Значна павялічылася колькасць, няхай і падкантрольных, замежных камандзіровак. Але гэта адбывалася з большага ў Маскве і Ленінградзе. На перыферыі, у тым ліку ў БССР, кансерватары кантролівалі ідэалагічную сітуацыю.

5. Пачатак 60-х – пачатак 80-х г. Перыйяд т.зв. “застоя”, спынення ліберальных рэформаў канца 50-х г., рух па шляху стагнацыі і кансервацыі. Гісторычная наука знаходзілася пад поўным ідэалагічным і цэнзурным контролем, працууючы над выкананнем рашэнняў чарговых з’ездоў КПСС.

6. 1985 – 1991 г. Перыйяд “перабудовы, галоснасці” і дэмакратыі, які быў распачаты на красавіцкім (1985) пленуме ЦК КПСС М.Гарбачовым і завершаны абвяшчэннем дзяржаўнага суверэнітэту Беларусі. Змены былі падобныя на снегавую лавіну. Дзяржаўныя і партыйныя структуры ў гэты час не маглі рэагаваць на ўсё значнейшыя ідэалагічныя разнагалосі. Пачынаючы з стварэння культурна-асветніцкіх клубаў. З кожным годам гісторыкі працуюць усё больш свободна. Пашыраецца кола праблемаў даследавання, знікаюць шматлікія “белыя плямы гісторыі”.

7. 1991 – 2001 г. Пасля абвяшчэння незалежнай Рэспублікі Беларусь наступіў прынцыпова новы перыйяд у беларускай гісторычнай науцы. Ліквідацыя ідэалагічнага дыктатуру, рэабілітацыя тысячаў ахвяраў палітычных рэпресіяў, адмена амаль ўсялякіх забарон на абмежаванні ў карыстанні архіўнымі дакументамі і літаратурнаю, контактны з замежнымі калегамі, з беларускай эміграцыяй здзейснілі жыватворны ўплыў на науку. Гэты перыйяд мажліва падзяліць на два этапы:

а/ 1991 – 1993 г. Стварэнне нацыянальна-дзяржаўнай гісторычнай канцепцыі. З’явіўся шырокі спектр метадалагічных падыходаў, узімлі науковыя гісторычныя часопісы – “Беларуская мінуўшчына”, “Беларускі гісторычны часопіс”, у лютым 1993 г. заснавана Усебеларуская гісторычна асацыяцыя.

б/ 1994 – 2001 г. Калі прайшла ўйфарыя ад набыцця незалежнасці, науковай свабоды і пачалася будзённая праца, большасць наукоўцаў зразумела, што нацыянальная гісторычная наука даведзена папярэднім разбуральнымі працэсамі да вельмі цяжкага стану, як у кадравым, так і ў арганізацыйным плане. Дадаўся да гэтага і эканамічны крызіс, абыякавасць дзяржавы да сваёй гісторычнай спадчыны. Гісторычная наука, амаль пазбаўленая дзяржаўнай падтрымкі, не маючая ўласных магчымасцяў да фінансавання ў беднай краіне, перажывае зараз не лепшыя часы. Зачыніўся часопіс “Беларуская мінуўшчына”, не так даўно перастаў выходзіць “Беларускі гісторычны агляд”*. Аднак менавіта ў гэты перыйяд стала зразумела, што энтузіазм і мінімальная грошовая падтрымка ўсё ж такі дазваляе

* выданне БГА працягваецца – рэд.

“рухаць“ навуку па шляху прагрэсу . Думаю, найлепшы прыклад — стварэнне 4 лютага 2000 г. “Беларускага гісторычнага таварыства“ і амаль чатырохгадове існаванне паўгадавіка таварыства “Гісторычны альманах“.

Відавочна, што пытанне пра навуковую перыядызацыю беларускай гісторыяграфіі, на глядзячы на шматлікія папярэднія напрацоўкі, пакуль што заастаецца адкрытым і, мажліва, менавіта Магілёўская канферэнцыя БГТ дасць моцны імпульс для вырашэння гэтай актуальнай і няпростай навуковай задачы, не толькі ў агульна-дысцыплінарным плане, але і па ўсім спектру нацыянальнай гісторыі.

Пытаниі да В. Астрогі:

Святлана Куль-Сяльверстава (Гародня): 1. Якія крытэрыі пакладзены ў аснову гэтай апошняй перыядызацыі? Ці гэта крытэрый развіцця гісторычнай думкі, ці крытэрый умоваў развіцця гісторычнай навукі, ці персаналій?

2. Чаму Вы пачынаеце гэтую перыядызацыю не з В. Ластоўскага?

3. Я нязгодная, што ў апошні час беларуская гісторычная навука перажывае кризіс. Можа дакладней казаць, што яна перажывае цяжкія часы?

Алесь Смалянчук (Гародня): Чым розніцца паніці “беларуская гісторыяграфія” і “беларуская нацыянальная гісторыяграфія”? Ці можна лічыць гісторыяграфію, створаную на Беларусі за савецкі перыяд, нацыянальнай гісторыяграфіяй?

Андрэй Кіштымаў (Менск): Мне кажется, у нас выпала историческая наука белорусского зарубежья, западнобелорусская историческая наука “за польским часам”. Меня удивило, что я не услышал фамилии Райнера Линднера, потому что в данном случае нам, белорусам, в определенной степени повезло, так как есть основательное немецкое исследование по истории белорусской исторической науки и там тоже предложена своя периодизация её развития. Мне кажется очень плодотворной мысль считать эту периодизацию от появления обобщающих трудов, т.е курсов общей истории Беларуси. Выход обобщающего труда дает возможность не культурного, а чисто исторического подхода. И в таком случае периодизация белорусской исторической науки может четко делиться от одного обобщающего курса до другого. В том числе и тех обобщающих курсов, которые не увидели свет в свое время, я имею ввиду “Историю” М.Довнар-Запольского, которая не была напечатана, но попала к научной общественности и от нее пошел какой-то новый этап.

Адказы В.Астрогі:

Адказ С.Куль-Сяльверставай: 1. Крытэрыяў шмат, а паколькі гаворка ішла галоўным чынам пра савецкую беларускую гісторыяграфію, галоўным крытэрыем з’яўляецца дзяржаўны ўпрыгожэнне на развіццё гісторычнай навукі. Я не прэтэн-

дую на завершанасць маёй перыядызацыі, задачай было прадставіць праект, сваё бачанне гэтай проблемы.

2. Перыядызацыя пачынаецца з 1918 г., таму, што ў гэты час пачалася значная актыўизация дзейнасці ў галіне гісторыі.

3. У ацэнцы стану беларускай гістарычнай навукі я не лічу сябе аптымістам або негатывістам, а запічваюся да рэалістаў. У параўнанні з савецкім перыядам, то, натуральна, зараз значна лепш. Людзі маюць магчымасць кантактаваць з замежкам, чытаць замежную літаратуру, ездзіць у замежныя камандзіроўкі, узніклі лепшыя ўмовы для працы ў архівах. Але калі браць развіццё нашай гістарычнай навукі ў параўнанні з іншымі краінамі, нават на постсавецкай прасторы ў СНД, напрыклад, у Расіі, Украіне, не кажучы ўжо пра Прыбалтыку ці Польшчу, то я думаю, што мы жывем дрэнна. Прыкладаў можна прывесці шмат. Колькі ў нас гістарычных часопісаў? Да сённяшняга часу не створаны акадэмічны цэнтр усеагульнай гісторыі. У Інстытуце гісторыі НАН Беларусі створаны аддзел усеагульнай гісторыі, але па кадраваму складу ён не можа вырашаць свае задачы. У незалежнай дзяржаве без выпрацоўкі сваіх поглядаў, напрыклад, на гісторыю Польшчы ці Францыі, ЗША, Нямеччыны і інш. немагчыма паўнавартаснае развіццё навукі. На сённяшні час наш Інстытут гісторыі толькі фрагментарна вывучае нацыянальную гісторыю. Звярну ўвагу на прафесійныя арганізацыі гісторыкаў. Ва ўсім свеце яны вельмі разгалі-наваныя. У нас толькі два буйныя таварысты. Найбуйнейшае – Беларуская гістарычная асацыяцыя, створаная ў 1993 г., якая фактычна не працуе, і нашае Таварыства.

Адказ А. Смаленчуку: Я абсалютна згодзен, што беларускую савецкую гісторыяграфію лічыць нацыянальны немагчыма, бо ў грунт яе існавання былі закладзены зусім іншыя мэты і ў савецкі час беларускія даследчыкі лічыліся перыферыйнымі, правінцыйнымі гісторыкамі. Але нельга адмаўляцца ад тых гісторыкаў, якія шчыра працавалі і ў той час. Таму варта лічыць, што беларуская гісторыяграфія савецкага перыяду ўсё-такі была беларускай, нягледзячы ні на што. Іншая справа, што абставіны працы не дазвалялі ім выказвацца так, як яны жадалі.

Адказ А. Кіштымаву: Магчыма, варта было зазначыць погляды на перыядызацыю нашай гісторыі замежных гісторыкаў. Я іх упусціў, імкнучыся больш увагі надаць уласна беларускім напрацоўкам.

Дыскусія па дакладу В.Астрогі

Аляксей Літвін (Менск): Лічу, што нам трэба некалькі памяняць танальнасць наших выступленняў. Мы не на памінальной вячэры. Я лічу, мы не павінны поўнасцю адмаўляць савецкую гісторыяграфію. Напрыклад, ёсць такія тэмы, як гісторыя партыйнага будаўніцтва на Беларусі. Маю на ўвазе гісторыю КПБ. У гэтым накірунку беларуская савецкая гісторыяграфія дасягнула вялікіх вышынь. У нас не была распрацавана нацыянальная гісторыя. Але шмат было зроблена,

напрыклад, па вывучэнню арганізацыі сацыялістычнага спаборніцтва сярод прадпрыемстваў, напрыклад, лёгкай або хімічнай прамысловасці альбо падрыхтоўцы партыйных кадраў і г.д. Гэтая праца зроблена з навуковых пазіцый. Задача гісторыёграфа – даць ацэнку гэтым працам. Гэта тэма асобнага вялікага даследавання. Лягчэй за ўсё скажаць, што яна была кепская.

Аляксандар Краўцэвіч (Гародня): Па-першае, сп. Віктару Астрозе варта было б удакладніць тэму, бо ён казаў пра гісторыяграфію БССР, а не пра ўсю беларускую гісторыяграфію. Па-другое, хацеў бы звярнуцца да выступу Аляксея Літвіна, дакладней, ягонай ацэнкі беларускай савецкай гісторыяграфіі. Канешне, мы не можам сцвярджаць, што янаўся была кепская, але можам скажаць, што тая, пра якую Вы ўзгадалі, амаль уся была ненавуковая, што амаль уся была пратаганістка. Тут пайстае вельмі важная этычная проблема. Прашу прабачэння за такое спрашчэнне, але кожны павінен для сябе вырашыць, ці варта ў экспрэментах шукаць перліну.

Алесь Смалянчук (Гародня): Па-першае, сапрауды, тут варта ўдакладніць тэму, паколькі размова ішла толькі пра гісторыяграфію БССР. Па-другое, калі гаворка пра БССР, навошта было ўключаць перыяд 1991–2001 г. Па-трэціе, пісторыкам, якія даследуюць гісторыяграфію, трэба шукаць пэўныя ўнутраныя фактары развіцця науکі, а не толькі звяртаць увагу на зовнешнія. Увогуле, дзвіна выглядае гісторычная наука, калі мы пачынаем вылучаць па трох-чатыры гады ў нейкія асобныя перыяды.

Адзначу яшчэадзін момант. У выступленні прагучала вельмі высокая ацэнка працы Дзмітрыя Уладзіміравіча Карава. Праца была асабліва для свайго часу (начатак 90-х г.) цікавая, але сёння ўжо відавочна, што грунтоўнага аналізу беларускай гісторыяграфіі 18 – начатка 20 ст. там няма. Гэтая праца, хутчэй, даведнік па проблемах гісторыяграфіі, пералік таго, што і дзе зроблена.

Гаворачы пра “зімовае” становішча нашай науки, можна парашунаць яго з сітуацыяй у Польшчы падчас ваеннага становішча, калі там на сценах дамоў пісалі „Zima – wasza, wiosna – nasza”. Мы таксама можам скажаць, што вясна будзе нашай.

Андрэй Кіштымаў (Менск): Когда мы говорим о периодизации, мы как-то совсем упускаем фигуру самого историка. Давайте вспомним, что мы говорили о белорусской советской историографии. И вот есть мнение А.Литвина и мнение А.Кравцевича. А теперь посмотрим по фигурам, которые жили в то время. Н.Улащик, куда его? М.Ткачев, куда его? М.Довнар-Запольский, в конце концов, добрую половину своей жизни провел в условиях СССР и БССР, не эмигрировали и не уехал. В какую историографию их включить? По месту жительства и гражданству можно отнести к советской, но они не соответствуют стандартам советской идеологии. Нужно разводить эти вещи и вводить, так сказать, модуль человеческой жизни.

Святлана Куль-Сяльверстава (Гародня): Хацела б прапанаваць крытэрыі перыядызацыі з пункту погляду гісторыка культуры. Калі мы робім тыпалогію нейкай з'явы культуры, мы падыходзім да яе па некаторых параметрах. Па-пера-шае, мы бярэм інстытуты, у якіх фармуецца гэтая з'ява, па-другое, вызначаем стваральнікаў і спажыўцоў і бачым ролю дадзенай з'явы ў грамадстве, па-трэцяе – аналізуем ідэйны склад ці код, які нясе дадзеная з'ява. Калі б мы такім чынам падышлі да перыядызацыі беларускай гістарычнай навукі, то заўважылі б: 1) інстытуты, якія дзейнічалі; 2) кадры і спажыўцоў; 3) праблематыку. Калі правядзем перыядызацыю па гэтых крытэрыях, мы, магчыма, здолеем убачыць, што гэтыя тры параметры ў дадзены момант карэнным чынам мяняюцца. Наступны этап – іншыя людзі, іншая роля ў грамадстве, іншыя школы, іншая праблематыка, функцыянуюць іншыя інстытуты. Тады і можна казаць пра новы тып. Вось па гэтых крытэрыях можна скласці агульную перыядызацыю беларускай гістарыяграфіі. Знайшлося б месца і М.Улашчыку, і М.Ткачову.

Генадзь Сагановіч (Менск): Хацеў бы згадаць грандыёзнную постаць Мікалая Улашчыка, якая выбіваецца з нашай вельмі спрошчанай схемы. У сітуацыі Віктара Астрогі я быў бы значна смялейшы і, адказваючы на пытанне, ці можна лічыць беларускую савецкую гістарыяграфію нацыянальнай, сказаў бы, што нельга браць агульна, мусіць быць абсалютна канкрэтны падыход. Мусім быць максімальная карэктнімі і асцярожнімі, пакуль размову вядзем пра нядаўнія часы.

Віктар Астрога: Дзякую за ўвагу да майго дакладу. Галоўная мая мэта – выклікаць палеміку – была дасягнута. Згодны са сп. Святланай Куль-Сяльверставай, што калі выпрацаваць дакладныя крытэрыі, то ўсё стане на свае месцы.